

## БЕЛОРУССКОЯЗЫЧНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

**Батыров Э., 3 к., 4 гр., ФИУ**

Кафедра русского и белорусского языков

Научный руководитель – преп. Сентябова А.В.

Начало Байнета принято относить к 1991 году, когда начали появляться первые белорусские веб-страницы. Если проанализировать в количественном соотношении Интернет-ресурсы на русском и белорусском языках, то в зоне «ВУ» ресурсы, сделанные на русском языке, очевидно преобладают. Прежде всего, это касается страниц большинства государственных органов и учреждений Республики Беларусь, кроме Министерства образования и Министерства иностранных дел, у которых веб-страницы есть и на русском, и на белорусском языке. Основная часть белорусскоязычных Интернет-ресурсов приходится на негосударственные общественные организации. Из 64 «общественных» сайтов, зарегистрированных в веб-каталоге «Акавита» ([www.akavita.by](http://www.akavita.by)), 35 являются белорусскоязычными [1].

Интернет-ресурсы белорусского языка составляют:

1) справочные и поисковые системы:

- «GOOGLE» – [www.google.by](http://www.google.by) – белорусская версия всемирно известного поисковика;

- «lingvisto.org – Лінгвістычная энцыклапедыя» – [www.lingvisto.org](http://www.lingvisto.org), содержащая разнообразные сведения о разных языках мира, в том числе о белорусском;

- «Дыскусійная група «Мовазнаўства» – [groups.yohoo.com/group/movaznaustva](http://groups.yohoo.com/group/movaznaustva);

2) электронные словари для перевода с белорусского языка и на белорусский язык и электронные энциклопедии:

- «Беларуская Вікіпедыя» – [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org) – «свободная энциклопедия», в которой любой пользователь может исправлять и помещать свои статьи, т.е. это открытый все время расширяющийся проект;

- «Беларускія слоўнікі ды энцыклапедыі» – [www.slounik.org](http://www.slounik.org) – наиболее полная коллекция белорусских словарей;

- «Эсперанцка-беларуска-эсперанцкі слоўнік. Эсперанцкі мультымоўны on-line слоўнік на сайце Ляйпцыгскага ўніверсітэту» – [www.uni-leipzig.de/esperanto/voko/revo/inx/\\_lng.html](http://www.uni-leipzig.de/esperanto/voko/revo/inx/_lng.html);

- «Interreto-pagxo de Dmitri Gabinski»/ «Эсперанцка-беларускі й беларуска-эсперанцкі слоўнікі, створаныя Д.Габінскім» – [www.esperanto.pisem.net](http://www.esperanto.pisem.net);

- «ArfaBel» - беларускі арфаграфічны слоўнік – [arfabel.belinter.net](http://arfabel.belinter.net), [www.belazar.belinter.net](http://www.belazar.belinter.net);

- «Слоўнік «Вясна» - [www.slovnyk.org](http://www.slovnyk.org) – англо-белорусско-польско-русско-украинский толковый on-line словарь;

- «A short English-Belarusian and Belarusian-English Dictionaries» - «Кароткі тлумачальны слоўнічак» - [belarusguide.com/dictionaries](http://belarusguide.com/dictionaries) - короткий англо-белорусский и белорусско-английский on-line словари;

- Аляксандраў Сяржук, Мыцык Галіна «Сугучныя словы» - <http://txt.knihi.com/www/padrucnik/suhucnyja.htm> – словарь белорусских слов, которые по звучанию похожи на русские, но имеют совершенно другое значение;

- Аляксандраў Сяржук, Мыцык Галіна «Вітаньні й зычэньні» - <http://txt.knihi.com/www/padrucnik/vitanni.htm> – небольшой словарь белорусских обращений и пожеланий;

- «Беларуска-польскі й польска-беларускі слоўнік» - [slounik.prv.pl](http://slounik.prv.pl) – первая попытка создания большого белорусско-польского польско-белорусского словарей в Сети;

- «Расейска-беларускі on-line слоўнік» - [espada.org.ru/2belorussian/a.php](http://espada.org.ru/2belorussian/a.php);

- «Ляцiнскія афарызмы» - [asveta.belinter.net/latbiel.html](http://asveta.belinter.net/latbiel.html) и др.;

3) граматыкі, учебники, пособия по белорусскому языку:

- Б. Тарашкевіч «Беларуская граматыка для школ» - [txt.knihi.com/taraskievic](http://txt.knihi.com/taraskievic);

- А. Крывіцкі, А. Падлужны «Падручнік беларускае мовы для саманавучаньня» - [languages.miensk.com/tbm/Kryv\\_padl/content.htm](http://languages.miensk.com/tbm/Kryv_padl/content.htm) и др.;

4) электронные библиотеки:

- «Беларуская палічка» - [www.knihi.com](http://www.knihi.com) - огромная электронная библиотека белорусских книг, журналов, газет;

- «Беларуская электронная бібліятэка» - [www.mylib.com](http://www.mylib.com);

- «Белорусская цифровая библиотека» - [www.library.by](http://www.library.by);

- «Беларуская інтэрнэтная бібліятэка КАМУНІКАТ» - [kamunicat.net.iig.pl/mova.htm](http://kamunicat.net.iig.pl/mova.htm);

- «Літара» - [www.litara.net](http://www.litara.net);

- «Казка» - [www.kazka.tut.by](http://www.kazka.tut.by);

5) ресурсы белорусскоязычных программ (софту):

- [www.belsoft.by.ru](http://www.belsoft.by.ru);

- [www.belprogi.narod.ru](http://www.belprogi.narod.ru);

- [www.softblr.narod.ru](http://www.softblr.narod.ru);

6) сайты общественных организаций, которые занимаются пропагандой белорусской культуры и языковым мониторингом:

- «Таварыства беларускай мовы» - [www.tbm-language.com](http://www.tbm-language.com);

- «Міжнародная асацыяцыя беларусістаў» - [www.mab.org.by](http://www.mab.org.by).

Большая часть белорусскоязычных ресурсов создается за границами ареала «ВУ». Очень часто создателями белорусскоязычных сайтов и страниц, которые популяризируют белорусский язык, историю и культуру, становятся студенты, обучающиеся за границей Республики Беларусь.

#### Список литературы

1. Кручкоў, С. Роля грамадскіх арганізацыяў у стварэнні беларускамоўных электронных рэсурсаў // Матэрыялы «круглага стала» міжнароднага сімпозіума «Разнастайнасць моў і культур у кантэксце глабалізацыі» (Мінск, 20 мая 2002г.). – Мінск, 2002 – С. 40-44.

2. Важнік, С.А. Тры стыхіі Байнэта, або Права нацыянальнай моўнай самаідэнтыфікацыі / С.А. Важнік. – Мінск: Права і эканоміка, 2007. – 54 с.

## ГРАФФИТИ В БЕЛАРУСИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

**Быков Е.С., 4 к., 4 гр., ЛФ**

Кафедра гуманитарных наук

Научный руководитель – к.и.н. Чернякевич И.С.

Известное со времён верхнего палеолита, искусство граффити, начиная с конца 1970-х гг., получает новый импульс развития. Став поначалу контркультурным, протестным явлением, граффити постепенно завоёвывает признание современного мира искусства.

К нам современное прочтение граффити приходит относительно поздно. Говорить о белорусском граффити можно начиная с 1997 года. Тогда основная сцена сосредоточилась вокруг Минска. До этого фиксировались единичные очаги преимущественно нелегальной деятельности. Культурное движение испытывало определённые трудности, связанные как с нехваткой информации и материалов, так и с негативным отношением властей к этому виду деятельности [2]. В массовом сознании коренится представление о граффити исключительно как о вандализме [3]. В 2010 году в г. Минске было разрисовано более 4500 домов. Сумма ущерба, который понесли жилищные хозяйства, устраняя надписи, - более 83 млн. рублей [4]. Между тем, большинство европейских уличных художников давно отошли от подобных практик, направив свой потенциал в сферу свободного искусства [3]. И правильно, ведь истинные шедевры на гаражах и заброшенных стройках - лишь 10%, а остальные 90% - хулиганские вензеля черным маркером [5].

В настоящее время ситуация несколько улучшилась: есть книги и